

## Bus 265 (Минск - Мочаны)

[Go to website](#)

### Direction

ДС Карастояновой — Мочаны

27 stops

[Open route schedule](#)

ДС Карастояновой

площадь Бангалор

Щедрина

Центр психического здоровья

Ириновская

Якубовічы

Скрыжаванне

Лагістычны цэнтр

Дубаўляны

Дубаўляны-1

Паварот на Бальшавік

Паварот на Рахманькі

Паперня

Паварот на Вішнёўку

вадасховішча Вяча

Паварот на Камсамолец

Паварот на Лускава

Лускава

СТ Чарніца

СТ Белья Росы

СТ Здароўе

### Route schedule

ДС Карастояновой — Мочаны

Monday 06:50-19:00

Tuesday 06:50-19:00

Wednesday 06:50-19:00

Thursday 06:50-19:00

Friday 06:50-19:00

Saturday 06:50-19:00


Sunday 06:50-19:00

### Route info

Direction: ДС Карастояновой

Stops: 27

Trip Duration: 1 hour 17 min



■ 265 (Минск - Мочаны)

BusMaps

Беларучы

Алекшыцы

Сельгасдвор

вёска Вяча

Маркаўшчына

Мачаны

## Direction

Мачаны — ДС Карастояновой (высадка)

26 stops

[Open route schedule](#)

Мачаны

Маркаўшчына

Вяча

Сельгасдвор

Алекшыцы

Беларучы

с/т Здароўе

с/т Белья Росы

с/т Чарніца

Лускава

Паварот на Лускава

Паварот на Камсамолец

вадасховішча Вяча

Паварот на Вішнёўку

Паперня

Паварот на Рахманькі

Паварот на Бальшавік

Дубаўляны

Лагістычны цэнтр

Скрыжаванне

Якубовічы

Ириновская

Цэнтр психического здоровья

Червякова

площадь Бангалор

## Route schedule

Мачаны — ДС Карастояновой (высадка)

Monday 08:05-20:25

Tuesday 08:05-20:25

Wednesday 08:05-20:25

Thursday 08:05-20:25

Friday 08:05-20:25

Saturday 08:05-20:25

Sunday 08:05-20:25

## Route info

Direction: Мачаны

Stops: 26

Trip Duration: 1 hour 18 min

265 (Минск - Мочаны) Bus time schedules and route maps are available in an offline PDF at [busmaps.com](https://busmaps.com). Use the [busmaps.com](https://busmaps.com) website to see live bus times, train schedule or subway schedule, and step-by-step directions for all public transit in Minsk

The schedule is provided in the local timezone. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.

PDF file created on 2025-01-16

2024 BusMaps.com - All Rights Reserved